

Фестивалі

Унесены ветрам

Недаўно в республіканскім горналыжным цэнтры «Сілічы» састаяўся фестываль ваздушных змеяў.



Саша запускат свайго ваздушнага друга.

А пачало зрелищу в небесах паложыла театралізаванае выступленне клуба японскай культуры «Геншыкен» со сценамі з жыцці самураев і гейш.

Бумажныя змеі п'явіліся во II веку да н.э. в Японіі. Первоначальна гэты былі обычныя бамбуковыя палочки, абцянутыя шёлкавай тканью.

Погода в дзень правядзення фестывалю «Сілічах» была як на заказ: світыло сонца і дул свіжый ветэр.



Ваздушны осьміног прывлекаў увагу дзяцей, і вярзрослых.

От такога ваздушнага змея былі в восторге не толькі дзіці, но і вярзрослыя. Владэцель летаючага осьмінога праграммист Сяргей увлекся гэтым заняткам совсем недаўно.

На фестываль ваздушных змеяў в «Сілічы» многія прыехалі с маленькімі дзіцьмі. Так, адін і з іх, Саша был со свайой мамой.

К сожаленію, ваздушных змеяў на фестывале было не очень многу. Но разноцветныя, причудлівыя по форме летаючыя ігрушкі, задорно кружась в небе, дарылі всем чудесное настроеніе.

Катеріна БЫЦКО.

Штодзённік

23 верасня

Сонца

Усход 6.57
Захад 19.05
Даўжыня дня 12.08

Месяц


Поўня 23 верасня

Імяніны


Пр. Андрэя, Касьяна, Клімента, Паўла, Пятра
К. Багуслава, Тэклі

Што было?

63 г. да н.э. — нарадзіўся рымскі імператар Актавіян Аўгуст
1846 — нямецкі астраном Іаган Готфрыд Гале адкрыў планету Нептун




- 1848 — амерыканец Джон Куртыс зрабіў першую гумку
1918 — нарадзіўся беларускі драматург Аркадзь Маўзон
1924 — з'явіўся на світ беларускі паэт Артур Вольскі
1934 — дзень нараджэння беларускага вучонага-экалага Віктара Парфёнава
1936 — нарадзіўся рускі драматург, публіцыст, аўтар тэлепраграм Эдвард Радзінскі
1938 — з'явілася на світ беларускі этнограф Ганна Курыловіч
1943 — нарадзіўся іспанскі спявак Хулія Іглесіа



1980 — у Індыяне Джордж Адрыян за 8 гадзін назабраў 7.180 кілаграмаў яблыкаў

В учрежденні здравоохранення «Медико-реабилитационная экспертная комиссия Минской области» работает «горячая» телефонная линия. Дежурство на «горячей линии» (тел. (8-017) 265-22-71) осуществляется по пятницам с 9.00 до 11.00 председателями МРЭК Минской области.

Кроссворд



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ложбина с крутыми склонами. 4. Запас знаний, сведений. 8. Пасхальный хлеб. 12. В славянской мифологии нимфа рек, ручьев и озер. 13. Кровеносный сосуд. 14. Подсказка. 15. Шотландский народный духовой музыкальный инструмент. 16. Орудие навесного огня. 17. Духовой музыкальный инструмент, флейта индейцев. 20. Обезьяна, обыкновенный гусар. 23. Английский полярный исследователь. 26. Стадия развития насекомых. 27. Влюбленный шекспировский герой. 28. Звук ломаемого дерева. 29. Горная система в Европе. 30. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 33. Автогонки на спортивных машинах. 37. Размер заработной платы. 41. Канцелярский инструмент для шивания бумажных листов. 42. Областной центр на Украине, где находятся дома-музеи писателя В.Г. Короленко и академика С.П. Королева. 43. Крупный садовый цветок. 44. Советский писатель, роман «Звездный билет». 45. Советский академический хореографический ансамбль. 46. В греческой мифологии персонификация лжи. 47. Американская премия академии кинематографических искусств и наук. 48. Трехминутный поединок в боксе.

Внимание: «горячая линия»

На телефонной линии управления здравоохранения Минского облисполкома (тел. 220-20-25) с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 дежурят ведущие специалисты

- 24 сентября — Солодуха Вячеслав Владимирович, зав. организационно-методическим, консультативным отделом УЗ «Минский областной наркологический диспансер»
27 сентября — Колоскова Людмила Александровна, главный врач УЗ «Минский областной кожно-венерологический диспансер»
28 сентября — Королько Михаил Иосифович, зав. филиалом №2 Заславская городская больница УЗ «Минская ЦРБ»
29 сентября — Кобрин Людмила Ананьевна, зав. лечебным стоматологическим отделением УЗ «Минская областная стоматологическая поликлиника»
30 сентября — Сецко Александр Петрович, зав. отоларингологическим отделением для детей УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

Галоўны рэдактар Мікалай ЛІТВІНАЎ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Мінскі абласны выканаўчы камітэт; Мінскі абласны Савет дэпутатаў; калектыў Мінскага абласнога унітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда»

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі — тэл./факс — 287-19-76, намеснікаў галоўнага рэдактара — 287-15-81, 287-15-86, сакратарыята — 202-12-77, аддзелаў: грамадска-палітычнага — 287-16-38; сельскай гаспадаркі — 287-15-01; сацыяльнай сферы — 287-16-04; маладзёжнага — 287-15-76; аддзела здаровага ўкладу жыцця — 287-15-83; эканомікі — 287-15-43; інфармацыі — 287-18-33; існамаў — 287-16-65, фотакарэспандэнта — 287-15-03, бухгалтэрыі, АДДЗЕЛА РЭКЛАМЫ — тэл./факс — 287-15-57, 287-19-35. E-mail: minskpr@inbox.ru Сайт облисполкома: www.minpr-region.gov.by Сайт «МП»: www.minpraud.by



Матэрыялы, пазначаныя гэтым знакам, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.



Набрана і звярстана на настольна-выдавецкім комплексе «Мінская праўда». Надрукавана ў Республіканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 220013 г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Зак. №4635. Тыраж 15.910. Нумар падпісаных ў 17.00. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12